

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 91 (6368) | 21 красавіка 1939 г., пятніца | ЦАНА 10 КАП.

НАСТОЙЛІВА ЎНЯДРАЦЬ СТАХАНАЎСКУЮ ТЭХНАЛОГІЮ

Гістарычная задача, пастаўленая таварышам Сталіным у яго дакладзе на XVIII з'ездзе ВП(б)...

кой высокай прадукцыйнасці працы ён дабіўся шляхам павелічэння скорасцей. Яго станок звычайна працаваў на 140 абаротаў у мінуту...

Таварыш Молатаў гаварыў у сваім дакладзе на XVIII з'ездзе ВП(б), калі мы «па-большэвіцку паднімем скарэстанне тэхнікі»...

Напрыклад выдатнай работы стыханаўцаў у галіне рацыяналізацыі можна было б прывесці тысячы. Мы з'яўляемся свецкім выключэннем розніцы творчай рацыяналізацыйскай існасці стыханаўцаў...

Прапонуем нашай краіне добра зразумець гэтую задачу і змагацца за ўсё лепшае і лепшае скарэстанне багатай сацыялістычнай тэхнікі.

Стыханаўцы стварылі шматлікія формы перадач перадач металаў работы — індывідуальнае шэфства, кароткія тэрміны стыханаўскай школы і г. д.

Зараз, калі мы на-бачому ўзяліся за ажыццяўленне рашэнняў XVIII з'езда партыі, калі саборніцтва імя Тройцы Сталінскай Пяцігодкі ахапіла ўсе прадпрыемствы, усе галіны прамысловасці, бар'яры былі высока, дастойна сацыялістычнага грамадства, прадукцыйнасць працы ўзнята на новую вышыню.

Напрыклад разгарнуліся ажыццяўленні спрэчкі. Выказаліся тт. Сазанчын (Глушкі РР), Ефройнін (ЦК ЛКСМБ), Гінзбург (Віленскі абком), Голубава (Брунскі), Багнюк (Магілёўскі абком), Намінік (Кагановіцкі горрайком), Цігоў (Магілёўская газета) і інш.

Стыханаўцы стварылі шматлікія формы перадач перадач металаў работы — індывідуальнае шэфства, кароткія тэрміны стыханаўскай школы і г. д.

Напрыклад разгарнуліся ажыццяўленні спрэчкі. Выказаліся тт. Сазанчын (Глушкі РР), Ефройнін (ЦК ЛКСМБ), Гінзбург (Віленскі абком), Голубава (Брунскі), Багнюк (Магілёўскі абком), Намінік (Кагановіцкі горрайком), Цігоў (Магілёўская газета) і інш.

У гэтых брыгадах ствараліся людзі самых рознастайных професій. Яны падхваляюць кожную мала-мальскіх аднаўленую стыханаўскую прапаўню, зольную павялічыць прадукцыйнасць працы, даць эканомію сыравіны, палепшыць якасць; сумесна абмяркуююць і пры дапамозе інжынерна-тэхнічных работнікаў распрацоўваюць меры прымання на рынку «вузкіх» месц і т. д.

Гаспадарнікі, камандзіры вытворчасці, профсаюзныя і партыйныя арганізацыі абавязаны ўсямерна клапаціцца аб разгортванні рацыяналізацыйскага руху і вынаходніцтва, дапамагаць рабочым пераходзіць на больш уздасканаленыя формы і метады работы. Між тым, на справе неабходнай увагі гэтай важнейшай пытанню не аддаецца. У наркаматах і большасці трэстаў БССР па рацыяналізацыі і вынаходніцтва фактычна нічога не адказвае. Таксама мала займаюцца гэтай справай кіраўнікі прадпрыемстваў. Такое становішча даўжэй абсалютна неспрыяльна. Наркомы і іх намеснікі, дырэктары трэстаў і прадпрыемстваў павінны асабіста клапаціцца аб уняўрэнні камуністай вынаходніцтва і рацыяналізацыйскай прапаўню стыханаўскай тэхналогіі.

Шырока разгортваючы сацыялістычнае саборніцтва імя Тройцы Сталінскай Пяцігодкі, будзем змагацца за лепшае асабістае і выкарыстанне існуючай тэхнікі, мабілізуем на гэту вялікую справу ўсіх стыханаўцаў, інжынераў і тэхнікаў, усіх рабочых нашай магутнай сацыялістычнай індустрыі.

Многа гаварылася на пленуме аб палімажных тратурах, якія не рамантуюцца, аб гарадскіх газлініках, якія не заўсёды паказваюць правільны час, аб скарэках, у якіх няма парадку, аб дрэннай рабоце праўні і т. д.

ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА

19 і 20 красавіка праходзіў пленум Менскага гарадскога. Пленум заслухаў даклад загадчыка горкома тав. Ліберона аб выкананні плана камітэтных укладанняў у камунальна-жыллёвую гаспадарку за 1939 год і аб плане на 1939 год.

Многа гаварылася на пленуме аб палімажных тратурах, якія не рамантуюцца, аб гарадскіх газлініках, якія не заўсёды паказваюць правільны час, аб скарэках, у якіх няма парадку, аб дрэннай рабоце праўні і т. д.

Інфармацыйнае паведамленне аб рабоце VIII пленума Цэнтральнага Камітэта ВЛКСМ. Усебеларуская нарада па прапагандзе і агітацыі. Заарот схода актыва работнікаў друку Менскай вобласці да ўсіх работнікаў абласных, раённых газет, фабрычна-заводскіх шматтыражаж, рэдактараў нацыянальнага саўгасаў, калгасаў і да ўсіх рабселькопраў БССР.

Л. Фрыд — Комуністы авалодваюць марксізмам-ленінізмам. І. Янубан — Новае паўвученне радоў партыі. АРТЫКУЛЫ: Праф. Д. Дэйніка, дацэнт Э. Айрапацінц — Ленінградскі ўніверсітэт. Н. Вішнеўскі — Старшыня калгаса. Н. Грышын — Умеца спалучаць работу пада з тратарамі.

Г. Авадзень — Не клапаціцца аб бытвых умовах рабочых. Б. Перльман — Узорна падрыхтаваўся да рэдакцыі аблігацый пазыкі. ЗА РУБЕЖОМ: Германія і Данцыг. Італа-венгерскія перагаворы. Спрэчкі аб вонкавай палітыцы ў палаце лордаў. Аператыўны кітайцаў у раёне Наньчана. Ваенныя дзеянні ў Кітаі.

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ РАБОЦЕ VIII ПЛЕНУМА ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА ВЛКСМ

7—13 красавіка 1939 года адбыўся VIII пленум Цэнтральнага Камітэта ВЛКСМ. Пленум абмеркаваў даклад «Аб рабоце арганізацыі ВЛКСМ у сувязі з рашэннямі XVIII з'езда ВП(б)» — дакладчык сакратар ЦК ВЛКСМ тав. М. Міхайлаў.

УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА ПА ПРАПАГАНДЗЕ І АГІТАЦЫІ

19—20 красавіка ў Менску праходзіла Усебеларуская нарада па прапагандзе і агітацыі, скліканая Аляксеем прапаганда і агітацыі ЦК КП(б)Б. У рабоце нарады прымаў ўдзел 60 чалавек: сакратары абкомаў партыі па прапагандзе, загадчыкі адрэдакцыі прапаганда і агітацыі абкомаў і гаркомаў, рэдактары і загадчыкі адрэдакцыі прапаганда і агітацыі абласных і раённых газет.



Пераднімі таварышамі прамысловасці. На ўдзельніку стыханаўцаў віцебскай ільнарпродзільнай фабрыкі імя Кагановіча, унагараджанай Праўдывым Узорунага Савета Саюза ССР медальмі «за труквое отліччэ». Яна налева, у першым радзе — тэхнік М. К. Баравоўскі і таварыш А. Ф. Валынава, у другім радзе — тэхнік Е. Д. Валынін і брыгадзір ватэрына імя Е. А. Бубоў. Фото В. Н. Дулейка. (Фотахроніка ВЛКСМ)

СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА ІМЯ ТРОЦЬІ СТАЛІНСКАЙ ПЯЦІГОДКІ

ЗА НОВЫЯ СТАХАНАЎСКІЯ ПЕРАМОГІ

ГОМЕЛЬ (Нар. «Звязды»). На гомельскім станкабудавальніцкім заводзе імя Кірава адбыўся многалюдны митынг, прысвечаны ўнагараджэнню лепшых людзей завода медальмі Саюза Саюза.

ЯЗДА НА ПАРАВОЗЕ БЕЗ КАЧАГАРА

ВІЦЕБСК, 17 красавіка. (Нар. «Звязды»). Выдатная ініцыятыва машыністаў і памочнікаў машыністаў ст. Отрожка Паўднёва-Усходняй чыгуны — вадзельне праводзіць паравозамі серыі «ІС» і «ФД» з брыгадзірамі ў 2 чалавекі без качагараў, пахадзіла на паравознікам Віцебскага дэпа.

Імя Совецкай Краіны



СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ БУДОўЛЯ НА ДАЛЕКІМ УСХОДЗЕ

У басейне сярэдняга цячэння Балымы пачата будаўніцтва вузкакалейнай чыгуны працяжнасцю 61 кілометр. Яна звязва прыстань Новая Зыранка з Зыранскім каменнаугальным басейнам.

ДРЭЙФ ЛЕДАКОЛА «СЕДОВ»

БОРТ ЛЕДАКОЛА «СЕДОВ», 18 красавіка. (Радый спец. нар. ТАСС). У раёне дрэйфа ледакола «Седов» дзёне слабы ўсходні вецер. Месцазнаходжанне судна вызначаецца каардынатамі: 86 градусаў 16,5 мін. паўночнай шыраты і 89 градусаў 55 мін. усходняй даўгаты.

ПМНІКІ В. І. ЛЕНІНУ У КАЛГАСАХ УКРАЇНЫ

КІЕВ, 20 красавіка. (ТАСС). 19 красавіка ў Кіеве былі праведзены вучэньні па працішаватрэннай абароне. Пасля сігналаў трымаўшы плашчы і вузкія алуцевыя, насельніцтва схапалася ў сховішчах. Спыніліся трамвай, аўтобусы, траілейбусы.

ВУЧЭННІ ПА ПРОЦІПАВЕТРАНАЙ АБОРАНЕ У КІЕВЕ

КІЕВ, 20 красавіка. (ТАСС). 19 красавіка ў Кіеве былі праведзены вучэньні па працішаватрэннай абароне. Пасля сігналаў трымаўшы плашчы і вузкія алуцевыя, насельніцтва схапалася ў сховішчах. Спыніліся трамвай, аўтобусы, траілейбусы.

КАЛГАСЫ УКРАЇНЫ ВЫКАНАЛІ ПЛАН СЯЗЫ ПАНІХ КАЛГАСАВІХ

КІЕВ, 19 красавіка. (ТАСС). У выніку шырокага разгортвання сацыялістычнага саборніцтва імя Тройцы Сталінскай Пяцігодкі, план сязбы паніх калгасавых калгасамі Украіны выкананы на ўсіх абласцях.

ВЭЧАР ПАМЯЦІ ШОЛАМ-АЛЕЙХЕМА

МАСКВА, 20 красавіка. (ТАСС). У Калоннай вале Дома Саюза 19 красавіка адбылося ўрачыстае пасяджанне, прысвечанае 80-дзёню з дня нараджэння класіка ўкраінскай літаратуры Шолам-Алейхема. Над сцэнай — на чырвоным баржае велізарны партрэт пісьменніка.

УСЕСАЮЗНЫ ШАХМАТНЫ ЧЭМПІЯНАТ

ЛЕНІНГРАД, 19 красавіка. (ТАСС). Учора ў трэцім туры майстар Калібін выйграў у спіска Панаў дабўю перамогу над Белавенцам, Дубінін — над Рабінчычам, Шарыя Лісіца — Юдэвіч, Валынава — Чыславаў, Рабінчыч — Вятнін, аддадзены.

ЗАЦВЕРДЖАНА 15 ТЫСЯЧ УДЗЕЛЬНІКАУ УСЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬГАСПАДАРЧАЙ ВІСТАЎКІ

К 20 красавіка рэспублікі, краі і вобласці Саюза прадставілі каля 40 тысяч калдыдатураў на права ўдзелу на Усеаюзнай Сельскагаспадарчай Виставцы.

ВЫШЭЙ ТЭМПЫ ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ!

ДРУЖНАЯ РАБОТА

РУДЗЕНСК. Уключыўшыся ў сацыялістычнае спаборніцтва імені Трэпай Сталінскай Пяціголки, калгаснікі сельскагаспадарчай арпелі імені XVI з'езда КП(б) Беларусі абавязаліся дабіцца ў гэтым годзе сярэдняга ўраджаю зернавых 14 цэнтнераў з гектара, бульбы — 200 цэнтнераў.

Калгаснікі арганізавана, строга заходзячы ўсе аграгатацыйныя правілы, праводзяць палыяныя работы. Кожны з іх з'яўляецца ўдзельнікам у сацыялістычнай працы. Кожны з іх з'яўляецца ўдзельнікам у сацыялістычнай працы. Кожны з іх з'яўляецца ўдзельнікам у сацыялістычнай працы.

Пасейныя яравыя пакрытыя 58 гектараў глыбы. Зараз калгаснікі прыступілі да масавай сяўбы. Насялі ўжо 10 га аўса, 12 га лубіну і палеснага канюшына на плошчы ў 5 гектараў.

Сёння работы праходзяць больш арганізавана, чым летась. У чатырох падпольных бригадах калгаса створана 13 сталых звеньяў, да якіх даводзяцца канкрэтныя планы работы на кожны дзень. Кожны апрацаваны і засеяны ўчастак прымае вышэйшы інспектар на якой Вязьмір Васкавіч. Сяўбу зернавых, ільну і канюшыны ўсе звенні заканчваюць да 25 красавіка, бульбы і каранёвыя — да 1 мая.

Нельга абыйсці работы трактарнай бригады Шаніка МТС, якая працуе ў калгасе. Трактарыст брыгады тав. Раглік працуе ўжо некалькі гадоў. За ўвесь гэты час ён на трактары «ХТЗ» уразаў усяго толькі пяць гектараў. Трактар большую частку дзяў за прастойае. Трактарысты брыгады не маюць вытворчых планаў, не ведаюць нормы выпрацоўкі. За ўвесь час палыяны работ у калгасе ні разу не былі кіраваны МТС. Яны не ведаюць, як працуе трактарная брыгада, не клапацяцца аб ёй, не правяраюць работы.

Ф. РУЦІН.

У АДКАЗ НА ЗАКЛІК ТАВАРЫША СТАЛІНА

ЛОЕВ (Нар. «Звязды»). Многія калгасы Лоеўскага раёна маюць ліквідаваныя сілы, якія можна скарыстаць для работы ў прамысловасці. У калгасе імені Сталіна ў мінулым годзе 103 чалавекі выпрацавалі толькі да 50 працэнтаў. У сярэднім кожны прамысловы выпрацаваў за год 185—190 працэнтаў. Працоўная дысцыпліна была нізкая, і работа ў калгасе не была арганізавана.

Вывучаючы доклад таварыша Сталіна і выступленне тав. Андрэева на XVIII з'ездзе ВКП(б), калгаснікі пераацэнююць сваю работу. Брыгады разбіты на звенні. На весняных работах у гэтым годзе будзе занята 506 чалавек, на прапалачных — 383, на ўборцы — 475 чал. і ўсё-ж усёй рабочай сілай калгас скарыстаць не можа.

Калгаснікі ахвотна адгукнуліся на заклік таварыша Сталіна, уважлівы яго просьбы і адпачылі для работы ў прамысловасці 46 чалавек. Уважлівы просьбы партыі і таварыша Сталіна і іншыя калгасы раёна.

— Сацыялістычная прамысловасць, — гаворыць старшыня калгаса «Чырвоная змена» т. С. Германюк, — забяспечыла сельскую гаспадарку пераацэненымі трактарамі і сельскагаспадарчымі машынамі. Лішняя рабочая сіла ідзе ў вожным калгасе і яе трэба адпусціць для работы ў прамысловасці. Калгаснікі арпелі «Чырвоная змена» на агульным сходзе рашылі адпусціць у гэтым годзе для работы ў прамысловасці 35 чалавек. 15 паслалі на торфавод і 20 будучы пасланы на лесараспрацоўкі.

Калгаснікі сельскагаспадарчай арпелі імені Дзержынскага адпачылі для работы ў прамысловасці Менска і Гомеля 50 чалавек. Калгас «Чырвоны сцяг» даў воднаму транспарту 10 чалавек, чыгуначнаму — 10, торфаводу — 45 і на лесараспрацоўкі — 5 чалавек. З влікім жаданнем едуць калгаснікі на заклік таварыша Сталіна прапавец у прамысловасці.

Умела спалучаць работу цягла з трактарамі

ДОВРУШ. На палях калгасаў шырока разгортаецца сацыялістычнае спаборніцтва імені Трэпай Сталінскай Пяціголки. На 15 красавіка калгасамі раёна засеяна 260 гектараў зернавых. Сяўба праводзіцца добраахвотна, пры захаванні ўсіх аграгатацыйных правілаў.

У калгасе імені Варашылава, Атэс-Руднянскага сельсавета, вясенняя сяўба ў поўным разгары. Калгаснікі ўключыліся ў сацыялістычнае спаборніцтва імені Трэпай Сталінскай Пяціголки. Між брыгадамі і звеннямі шырока разгорнута спаборніцтва за ўзорнае правядзенне вясняной сяўбы. Калгас пасей ўжо 17 гектараў ячменю і столькі-ж аўса, план сяўбы пшаніцы выканана на 70 проц., поўнацю закончыў пасейў канюшыны. Янаць сяўбы добра. Сяўба праводзіцца высокаахвотным насеннем на добра пакрытых палях, угноенням і лебам. Звано калгасніка Аляксандра Тацчылкі норму на баранаванні выконвае на 160 проц., узоры стаханавскай работы паказвае таксама і звяно тав. Бобрыкава.

Шырока разгарнуліся палыяныя работы ў калгасе «Абарона», «Чырвоная зорка», «Чырвоны ўдарнік», імені Кірава і інш. Сельгасарцель «Чырвоны ўдарнік» (старшыня калгаса тав. Белянюк) сфарміраваў з калгасам імені Малацова за атрыманне ў гэтым годзе ўраджаю не ніжэй 13 цэнтнераў жыта, 13 цэнтнераў ячменю, 12 цэнтнераў грэчкі, на 5,5 цэнтнера ільнаваляна і ільнасея і 160 цэнтнераў бульбы з гектара. Сяўба праводзіцца выключна рэкавальна-ахвотна. Калгас вывез на поле каля 2.000 вёзак гною, сабрала 7 тон курныга пасту, вывезена 41 тона фасфарытнай му-

кі і інш. мінеральных угнаенняў. У калгасе падсяяна ўжо каля 50 гектараў канюшыны, узарапа пад яравыя 25 гектараў.

У многіх калгасеах арганізаваны і актыўна дзейнічаюць камісіі па якасці, куды ўваходзяць лепшыя выхаваныя калгаснікі. Гэтыя камісіі маюць таго, што хочаць за якасцю работ, яны прымаюць за сярэдняе плошчы. Так, у калгасе «Чырвоная зорка» (старшыня т. Машукін) камісія па якасці прыняла ў брыгадзе тав. Палашова засеяны 22 гектары зернавых. Работа прызнана выдатнай.

Трэба адзначыць недавальную работу машына-трактарнай станцыі. У раёне калгасаў трактары больш часу працойваюць, чым працуюць. Прычына — недавальныя рамонты трактараў. Зараз у полі трактарыстам прыходзіцца выпраўляць рэд зробных дэфектаў, «незаўважаных» пры рамонце. На гэтых прычынах працойваюць трактары ў калгасе «Першамайскі», імені Малацова, «Абарона». У калгасе «Будуцнік сацыялізма» за 8 дзён 3 трактары ўзаралі ўсяго толькі некалькі гектараў. Кіраванне МТС не арганізавала яшчэ неабходнай тэхнічнай дапамогі трактарным брыгадам.

Трэба адзначыць, што ў раёне калгасаў нягледзячы на нездаровае імкненне — усё работы зваліць на трактары ў той час, калі зусім недастаткова скарыстоўваюцца цяглавыя сілы. Так, у калгасе «Будуцнік сацыялізма» (старшыня тав. Раздубеў) ідзе звыш 80 коней, але ні адзін конь яшчэ не скарыстоўваецца на ворыце.

Н. ГРЫШЫН.

ПАЧАЛІ СЯЎБУ КОК-САГЫЗА

ЛЮБАП. 20 красавіка (БЕЛТА). Калгасы раёна пачалі сяўбу кок-сагыза. У сельгасарцелі імені Леніна на тарфяніках засеяна 3 гектары. Калгас «Комсомолец» засеяў 2 гектары. Сяўба праводзіцца на добра пакрытых палях спецыяльна прыстакаванымі коннымі сямкамі.

Усяго ў гэтую вясну 30 калгасаў рэ-

на засеюць 150 гектараў кок-сагыза на тарфяніках.

Дружна засеялі дзвухгадовыя плантаны кок-сагыза (насеннік). На асобных раслінках утварыліся кветкавыя бутоны. Калгасы «Перамога» і імені Леніна прабаранавалі насеннік, зрабілі падворку і мікрадэна рыхленне.



Партгор калгаса «1 мая» Студзінскага раёна, тав. А. М. Соркін у часе абследавання перапынку ільну ў калгасі імені другой брыгады ільну XVIII партгаса. Фото Я. Салавейчыка.

МАРУДЗЯЦЬ З СЯЎБОЙ

БАРМА. Перадвыя калгасы Бармянскага раёна, уключыўшыся ў сацыялістычнае спаборніцтва імені Трэпай Сталінскай Пяціголки, з поспехам праводзяць вясняную сяўбу. Калгас «Чырвоны партызан», Хляўнянскага сельсавета, поўнацю закончыў сяўбу ранніх яравых і лубіну.

З поспехам праходзіць сяўба і ў калгасе імені Куйбышова, дзе ўжо засеялі 38 гектараў ячменю, у калгасе імені Брунскай і ў іншых.

Але не ўсюды так паспяхова праходзіць палыяныя работы. Адставіў калгасы Быхацкага сельсавета. У гэтых калгасеах з Кармянскай МТС прыслалі чатыры трактары. Два з іх не працуюць, таму што прыбылі ў калгасе няспраўнымі. Два лі прастаялі з-за няспраўнасці асобных частак трактараў ў калгасе «Кастрычнік» і «Луч Першага мая», Курганіцкага сельсавета.

Большасць калгасаў Ворнаўскага і Рагоскага сельсаветаў да палыяных работ зусім не прыступілі. У гэтых калгасеах ўсё яшчэ «рыхтуюцца» да сяўбы. Усё гэта адбываецца на вачах кіраванай раёна, але апошнія не прымаюць дзейных мер, каб забяспечыць паспяховае правядзенне вясняной сяўбы ўсімі калгасамі раёна.

І. НАВАЛЕЎ, П. БОЗІКАЎ.

НІЗКІЯ НОРМЫ ВЫПРАЦОЎКІ

ПОЛАЦК. 20 красавіка (БЕЛТА). Нізкія нормы выпрацоўкі, якія да апошняга часу існавалі ў калгасе, даўно апракнуты стаханавцамі, перадавымі людзьмі сельскай гаспадаркі. У мінулым годзе было масавай з'явай, калі калгаснікі ўзаралі за дзень па 0,80 — 0,90 гектара, выпрацоўвалі па 0,15 — 0,20 гектара ільну, скапалі да 1 гектара сенажаці ў дзень. І ў гэтым годзе з першых дзён палыяных работ німаюць калгаснікі ўзраваць на 0,70—0,80 гектара.

Аднак у большасці калгасаў раёна і ў гэтым годзе нормы выпрацоўкі прыняты навукай нізкія. Вос, напрыклад, у калгасе «Інтэрнацыянал» норма на ворыце на аднагоны пуг установаўца ў 0,20 гектара, па тэрыторыі ільну — 0,02 гектара. Між тым у мінулым годзе ў гэтых калгасеах сярэдняя выпрацоўка на калгасніка складала: па ворыце — 0,50 гектара і па церабленню ільну — 0,08 гектара.

Такія нізкія нормы выдучу да разабарвання калгасных прапаганд і іх абясцэнення. У калгасе «Чырвоны партызан», Замшанскага сельсавета, установаўца норма на церабленню ільну ў 0,03 гектара на чалавека з аплатай у два працэдзі. Выхадзячы з такіх норм і рэсурсам, у гэтым калгасе, згодна складзенага вытворчага плана на бліжэйшы год, вага прапаганды заплацірава на толькі ў 1 кілограм збожжавых і 40 катэек грашчына. На гэтай жа прычыне тут заплаціраваны вельмі рэсурсныя тарфяны ўборкі.

Усё гэта свечыць аб тым, што работнікі МТС і райза слаба дапамагаюць калгасам у складанні вытворчых планаў. Раённыя арганізацыі не зрабілі ўсё неабходнае для таго, каб ва ўсіх калгасеах перагледзелі запланаваныя нормы выпрацоўкі.

РАЁННАЯ НАРАДА ПА ПЫТАННЯХ РАЗВІЦЦА МЯСЦАВОЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

ПОЛАЦК (БЕЛТА). Што можна зрабіць для пашырэння існуючых і арганізацыі новых віду вытворчасці на мясцовай сыравіне і мясцовым паліве? Гэтым пытанню была прысвечана шырокая нарада гаспадарнікў горада, скаіканая горадамі і рэдакцыяй раённай газеты «Вольшавіцкі шлях».

Цікавы доклад зрабіў на нарадзе загадчык горняна тав. Галавач. Ён паставіў наступныя пытанні: Полацкі раён багаты залежамі торфу, а здабываецца яго вельмі мала — усяго 5.000 тон у год. Гэтай колькасці нехапае нават для паліва пельняных заводах, якія вымушаны звозіць торф чыгунай з Сіропскага раёна. Недалёка ад горада знаходзіцца торфяное багата, якое можа забяспечыць усю існуючую прамысловасць палівам на працягу 30—40 год. Пры павелічэнні торфазабавіч на торфяное паліва ўжо сёння можна перавесці банна-прамыны камбайн, хлеба-завод, школы. Адно гэтае мерапрыемства даз-б' эканоміі 25 тыс. кубаметраў дрў у год.

У раёне без асаблівых затрат можна значна пашырэн вытворчасць валежак з сыравіны казачніка. Арцель «Спаборніцтва» ў 1938 г. выпусціла толькі 3.000 пар валежак. Завышчы чакалі сваёй чаргай на некалькі месцаў. Пры ўволе ўстаўленні нескладанай машыны — «сваучубка» (папуце яна ўжо некалькі тысяч рублёў) арцель магла-б патроіць выроб валежак.

НЕ КЛАПОЦЬЦА АБ БЫТАВЫХ УМОВАХ РАБОЧЫХ

Торфавод імені Ордэнажнікі (Смалевіцкі раён) сёння, як ніколі, вельмі дрэнна пакрытаваўся да пачатку сезона торфазабавіч.

Усе машыны і трактары даўно павінны былі быць апрацаваныя і гатовы да работы. На влікі жал, дзе скарочыцца ўстаноўкі да апошніх дзён не былі змянятыя. Не гатовы таксама і трактары. Шчы горш абстаіць справа з будаўніцтвам інтэрнага на 120 чалавек. На плаву яго трэба было скончыць да 10 сакавіка. Праўда, на заводзе лічыл, што інтэрнац ужо гатовы. На справе-ж — штуркатура яшчэ не выскла, не зроблена шельба, перагародкі не гатовы; і ўсё-ж інтэрнац засеялі. Не закончана таксама і 16-кватэрны дом — пакуль што выведзены асновы сены. У гэтым-на становішчы аналогія будаўніцтва лазні і рэспірацыя сада.

На валежкіх палівах вельмі многа торфу, што, безумоўна, атаб'ецца на козле торфазабавіч, асабліва на ўчастках машына-фармоўнай змабавіч. На фрэзорных палях не закончана пакрыццё багата на плошчы 50 га (не знят асоч).

Вельмі кепска арганізавана сутэрна новавытворчых работ. Брыгады, размяшчаны ў новым інтэрне, не забяспечаны пават чайнікмі. На агу брыгаду ёсць усюга два-тры стаяны. Німа ні адной вешалкі. Робочы вяртатку рабочыя кладуць на калі. Тут-жа ў інтэрмане складаюцца запачы і пугі.

Выступаўшы на нарадзе горадскі інжынер тав. Маршын закрываў наступнае пытанне. Для патрб будаўніцтва Полацка заводіцца штотод 120—150 вагонаў валежкі з розных раёнаў Беларусі. Між тым на русу Заходняй Дзвіны, каля Полацка, ёсць многа валежак. Дастаткова ўстанавіць 1—2 абжыгальныя печы, каб мець сваю вальну, эканоміць вальныя сроткі і асабліва транспарт ад непрацых пераважак.

Нікавае пытанне ўзняў на нарадзе старшыня арпелі «Харваці» тав. Іофе. Раён багаты лазей. Між тым, у Полацку нельга купіць пельняны кашалкі, атэжаркі і іншыя пельняны влікі попут. Існуючая арцель «Нарыжская Коўна» лёгка магла-б арганізаваць лозапелляне.

Тав. Іофе таксама ўзняў пытанне аб поўным скарыстанні дзікарастучых ягад. На прыбліванні паліва спецыялістаў, у палівах ясах штотод працавае 2—3 тысячы тон дзікарастучых ягад, з якіх можа было-б вырабляць безапагобельныя напіткі, сокі і экстракты.

Аб матчымасі асабня вытворчасці гураона (для асфальтавання) з аднолькава смакураных заводаў гаварыў загадчык арпелі «Прага» тав. Выхжан.

На нарадзе было ўзнята яшчэ многа цікавых пытанняў. У бліжэйшыя дні прэзыдыум горадскага аб'ядрав пратанова; унесенны на гэтай нарадзе, каб ужо ў гэтым годзе прыступіць да іх рэалізацыі.

Бытавыя ўмовы рабочых, якія размяшчаны ў валежкіх вёсках — Загорі, Уборках, Падгорушчы і інш., — яшчэ горшыя. Ёсць многа рабочых, якім зусім не выданы пасельныя прынадлежасці. Аб такіх «хробызях», як чайнікі, кружкі, і гаварыць не прыходзіцца.

Адміністрацыя завода (дирэктар тав. Бікман, намеснік дырэктара па гаспадарчай частцы тав. Зайцаў) не клапаціцца аб бытавых умовах новапрыбылых тарфянікаў.

Нікай культурысвай работы сярод рабочых не праводзіцца. Нікосяны палажваецца два разы ў тыдзень, у астатнія дні клуб на замку. Сярод асобнай часткі моладзі, якая не знаходзіць месца для культурнага правядзення часу, народзіліся ў інтэрнаце меж месца дэбашы, гульні ў карты.

Гэтарыйна паставола П.Б. ВКП(б), СНЕ СССР і ВПСЦ аб упарадкаванні працоўнай дысцыпліны не расцучацала нібым рабочым. Парторг тав. Пофін, б'г-га і старшыня торфкома, не п'кліцца гэтым важнейшым пытаннем.

Дзірочны завод, партыйная і профсаюна арганізацыя павінны зара-жа ліквідаваць усё нехадочы, каб з першых дзён сезона замацаваць на заводзе новапрыбылых рабочых і выжана ўзяцця на сябе абавязальнасць ў саборніцтва і тарфянікамі Советскай Украіны.

Г. АВАДЗЕНЬ.

ПРАМЫСЛОВАЯ ТАВАРЫ ДЛЯ ТОРФЯНІКАЎ

На прамыслевых Велдзарторфа ў гэтым годзе будучы прапавіць 12 тысяч чалавек. Для паліпшэння забяспечэння тарфянікаў таварамі ў бліжэйшы квартал выдзелена на 1 мільён 400 тысяч рублёў базаўна-напярочных і шпэрыльных тканін швейных вырабаў, трыкатажа, абутку і інш. прамысловых тавараў — замес 179 тысяч рублёў у мінулым годзе. На заводках «Асіторф» і «Чырвоны сцяг» арганізуецца спецыяльная сельго для абслухавання рабочых гэтых прамыслевых. Расшыраецца сетка пераносных дароў, якія будучы дастаўляць тавары і прадукты непаасрэдна да кар'ераў.

ПАРК КУЛЬТУРЫ І АДАЧЫНКУ

ГОМЕЛЬ. Прыступлена да абсталявання горадскага парка культуры і адпачынку. Ужо ўрыхлена глеба, засеяны травы. Зараз праводзіцца пааска ажарыўнага хмызняка, высажываецца каля 300 грў ільну, чорнага агра і інш. У бліжэйшыя дні ў парк будзе высажвана каля 500 тысяч вясенніх ветака.

На галоўнай алі ўстанаўляюцца гербы 11 саюзных рэспублік. Цэнтральны ўваход будзе ўпрыгожан скульптурнай групай «Ленін і Сталін у Горках» і электрыфікаванай картай «Трэцяя сталінская пяцігодка». Яі Палаца спонсараў устанавіцца буст таварыша Сталіна. (БЕЛТА).

СТАРШЫНЯ КАЛГАСА

Як звычайна, Ігнат Стасенка працуючы ў 4 гадзінны раіны. Праз акно відаць было, як наіваўся ружовасю ўсход, бы зрада вельянае абылка. Паштоўна прыкрасішы саляка сіпчых ільней, ён на крышках прайшоў па кватэры да дзвярэй, асцярожна адчыніў іх і вышаў на двор.

Яго абдало золкім халадом вясняной раіны. На цэлу прабегі прымяны калючкі, галава была свежава, настрой — базбэр, разараны. Ігнат праслухаўся, як знола заваражыла абуджаша зямля. Дзець ў куцах лазы, над ракой ўбарно намясла пачаў сваю песню салавей — першы салавей, пачуці ім у гэтую вясну — і раптоўна абавяў сваю трэль «Рэпетыўцыя...» — уноўголаса праказаву Ігнат і наіраваўся на канферансу.

Колькі раз на працягу дзесцігадовай работы старшыня калгаса ён сустракае гэтых, разам з птушкамі, усю сонна, абуджэнне яамі. Прымяны гэта час у тады гадзіны Ігнат любіць пачава жаць, падумаць, параша самі з сабой, а потым свае думкі выказваць калгаснікам і паслухаць, што яны скажуць, як апыняць яго меркаванні.

На канферансе старшыню сустраў старык — дзіджурны конюх Малет Гаўрылавіч.

— Добра раіны, бацька!

— Запраў сямко...

— Чаму гэта кабыла яжыць?

— Пачуць з гароў прышла, вась і ачпачывае... За гароўныя трактары ў МТС эзілі.

Потым старшыня паікавіўся конюх «Венеры» — самай лепшай коняцікай, ад якой на канферансе выгалаван рослы, цёмна-шары, у яблках, жарабен. «Венера» вась-вось паніла зноў ажарабіла. Напамінаўшы конюху, каб ён сэрчэсаво арганізаваў карменне, пашне і частку коней, старшыня наіраваўся на сінфарму. На дароце ён заглянуў лічба на вадзю, потым у сярня, дзе складзены Ігнат Астаповіч напілаў у мяшкі пратрачанае насенне. На вуліці свінарніка

каля калючкі завіхалася Лізавета Лісіцкаа.

— Кармы рыхтуець?

— Відома.

— А я думаў, што ты яшчэ спіш.

— Ніхай хто-небудзь іпшы спіць, а не прывыкла да гэтага.

Праз адчыненыя дзверы коні ўварваўся першы прамень сонца і заічыкамі запрыгаў на падлозе, пачы. Але кутка з захаду пасунуліся хмары, яны закрыві сабою сонца, на двара стала змрочна, як на дождзіку.

Калі Ігнат Стасенка, закончыўшы свой раіны адля жывёлагадоўчых ферм, наіраваўся зноў на канюшыну, — пачаў наіраваць невялікі дождж. Ён пачаўшы да калючэжа і дапамог конюхам наліваць вадку ў карыты для паення коней.

У пашы гадзіны пачалі прыходзіць брыгады. Першым з'явіўся брыгазір трэпай брыгады Пятро Рапчыніскі. Праз некалькі хвілін адзі за адным прыйшлі Кузьма Апарчук, Адам Шалаш, Пятро Грэчка і Макар Сакавец. Кожны з іх доўга ведаў, што яго брыгада павінна сёння раіць. Паралы брыгадзірам у калгасе даюшы вечарам.

— Якая брыгада сёння першай заічыла сяўбу ранніх яравых? — паікавіўся старшыня.

— Мая... — адазваўся брыгазір пятай брыгады Кузьма Апарчук.

— Вядзеце нашы абавязальнасць?..

— Чаму-ж не ведаць, — загаварыў Пятро Грэчка. — Да 15 красавіка, знячыць за сёбены і заўтрашні дзень, сяўба ранніх яравых павінна быць закончана. Так яно і будзе. Асталося ўжо німаюга. Заўтра к поладню ўсё будзе зроблена. Каб у гэтым закончыць сяўбу, група маіх калгаснікаў вась ужо другі дзень пачуе ў полі за рэчкай.

— Каране з пасеваў ільну ўсюды сабрана? — зноў пытанна старшыня.

— Трэба-ж засеяную плошчу прымаць.

— Відома, сабрана. — амаль у адзін голас адказалі брыгадзірам.

Неўзабаве пачалі арганізавана з'яўляцца на двор калгасніка. Як і брыгазіры, кожны з іх таксама добра ведаў, што ён павінен сёння раіць. Без мсткі яны пачалі запрагаць коней, вадку ўкладраць на карбос мяшкі з насеннем, пугі, бораны. Б' самі гадзінам раіны калгасы двор апусеў.

Працуючы калгаснікаў у поле, старшыня вышаў на шырокую, абгарожаную частаколам, калгасную вуліцу. Вёска даўно абудзілася і поўнілася жыццём. Наскрыпалі дзверы ў дэлягу і ў прадутовай краме. Некалькі чалавек стаіла каля дарэ, што на шырокай плошчы, недалёка ад дзвухварацовага будынка калгаснага Дома сакультуры. За валежнік паліваў дакамабайн на калгасным камбайне. Хвілінамі адчуць ханосіўся зноўні віг хмюкуларі.

У канцлярыі калгаса рахункавод, б'г-га рэдактар, Міхаль Гаўрылавец вывешваў свежы нумар калгаснай наспеннай газеты «На варпе».

— Ало... Пашта, дайце мне Глушкавічы — зняўшы тэлефонную трубку, голасна гаварыў Ігнат. — А-а... гэта ты, Лі... Здароў, брацен, здароў... Хваліць, як справы, калі сяўбу канчаець? Гаворыць — толькі дзён праз тры-чатыры? А мя, браце, заўтра, часнае слова, заўтра. Дакладна к гэтым, як у гагароны запісана. Значыць, ты адстаў... Навярэтай, наварэтай... Трэба будзе дзімі пад'ехаць да п

ГЕРМАНИЯ І ДАНЦЫГ

ЛОНДАН, 20 красавіка. (ТАСС). Па словах берлінскага карэспандэнта газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост», у бліжэйшы час германскі ўрад усю сваю ўвагу сканцэнтруе на пытанні аб Данцыгу. Германскія фашысты, — піша карэспандэнт, — прапануюць быстра вырашыць гэту праблему і зусім не намераны весці якія-небудзь доўгія перагаворы па гэтым пытанні. Калі Польшча аказвацца неўступчай, то не выключаецца магчымасць прымянення сілы.

Берлінскі карэспандэнт газеты «Дэйлі мейл» паведамляе аб вярненні падрыхтаваных, якія прэзідэнт Данцыга. Па яго словах, для патрэб арміі рэвізіраваны ўсе грузавікі.

ІТАЛА-ВЕНГЕРСКАЯ ПЕРАГАВОРЫ

ЛОНДАН, 19 красавіка. (ТАСС). Рымскі карэспандэнт газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост», паведамляючы аб нацяжненых перагаворах паміж прадстаўнікамі італьянскага і венгерскага ўрадаў, указвае, што гутарка закружыла тэрытарыяльныя дамаганні венгерскага ўрада да Румыніі.

пры ўмове, калі Югаславія згодзіцца на далучэнне да партыі па «асі». Калі Югаславія дасць станоўчы адказ на прапанову Венгры, Італія згодзіцца гарантыравань граніцы Югаславіі.

Па словах рымскага карэспандэнта газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост», паведамляючы аб тым, што Венгры прапанавалі Югаславіі пакт аб ненападзе

Карэспандэнт адзначае, што на граніцах з Югаславіяй сканцэнтраваны германскія, італьянскія і венгерскія войскі. Югаслаўскі ўрад у сувязі з гэтым прымае меры абароны, у прыватнасці павялічвае кантынгент рэгулярнай арміі.

СПРЭЧКІ АБ ЗНЕСНЯЙ ПАЛІТЫЦЫ Ў ПАЛАЦЕ ЛОРДАЎ

ЛОНДАН, 19 красавіка. (ТАСС). Агрывачы спрэчкі ў палаце лордаў па пытанні знешняй палітыкі, лорд Сесіл заявіў, што пашансе Рузвельта Пітэру і Мусаліні паставіць з усёй яснасцю і рашучасцю пытанне аб тым, ці будзе далей даследвана, каб у свеце панаваў грубае сваволье, або міралюбівыя краіны маюць спрыяць для агульнага супакою і міжнароднага супраўладжвання.

боджы заявіў, што Англія не павіна недаацэньваць тое велізарнае значэнне, якое мае для ўсёй сучаснай момант палітыкі аб набыцці прысяжы на Ціхім акіяне.

Пытанне, — сказаў Сесіл, — ставіцца так, — ці будзем мы змагацца за тую або іншую краіну. Пытанне ставіцца так — ці маем мы намер змагацца, калі гэта будзе неабходна, за захаванне законнасці і парадку ў міжнародных справах.

Далей выступіў міністр замежных спраў Галіфакс, які спыніўся на асноўных прынцыпах англійскай знешняй палітыкі. Гэтыя прынцыпы, — сказаў ён, — могуць быць выражаны ў некалькіх словах, а імяна: «Захаванне ўсёагульнага міру, абарона асабістай уласнасці і законных інтарэсаў англійскіх грамадзян заграніцай».

ГІБЕЛЬ ФРАНЦУЗСКАГА ПАРАХОДА

ПАРЫЖ, 19 красавіка. (ТАСС). Учора ў Гаўры з прычыны пажару загінуў французскі параход «Парыж» вадзянішчэннем у 34,5 тыс. тон. Распаўсюджваюцца чуткі, што гібель парахода з'яўляецца вынікам шкідніцкага акта, зробленага замежнымі агентамі.

Падпал быў зроблен напярэдняй адыходу парахода ў Амерыку. На ім павіны быць дастаўлены французскія экспанаты для міжнароднай выставкі ў Нью-Ёрку. Па апошніх вестках, яшчэ былі экспанатамі за выключэннем аднаго выратаваны.

ПАСПЯХОВАЯ ПЕРАКІДКА ПРАМЫСЛОВАГА АБСТАЯВАННЯ НА ЗАХАД КІТАЯ

ЛОНДАН, 19 красавіка. (ТАСС). Чунцінскі карэспандэнт газеты «Таймс» паведамляе, што кітайскаму нацыянальнаму ўраду ўдалося перавезці з усходу на захад краіны, галоўным чынам у гарады правінцы Сичуань, абсталяванне 330 прадзільных фабрык, сталеліцейных заводаў, электрастанцы і іншых калюшых прадпрыемстваў. Агульная вага перавезенага абсталявання дасягае 130 тысяч тон. Гераізм, праўдзены кітайцамі, заключаецца ў тым, што яны змаглі перавезці 50 тысяч вераціў на пяцьмі тысячамі ў 1.600 кіламетраў. Абсталяванне прышлася везці па лініі чыгуны, на працягу 60 тысяч добра ўзброеных партызан, а на рацэ Янцзы.

ПА СОВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

(Ад карэспандэнтаў «Звязды» і БЕЛТА). МЕНСК. Для ўдзелу ва Усесаюзнай алмпіядзе мастацкай самадзейнасці членаў яснай прамысловай кааперацыі Менскай вобласці, жаночы хор глеўскай арцель яснай прамысловай кааперацыі выканаўцы — усяго 64 чалавекі.

АПЕРАЦЫІ КІТАЙЦАЎ У РАЁНЕ НАНЬЧАНА

ЛОНДАН, 20 красавіка. (ТАСС). Карэспандэнт газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост» паведамляе, што кітайскія войскі ў нанчанскім сектары цэнтральнага фронту вельмі быстра прасунуліся ўздоўж ракі Фуха, прымушваючы японцаў пакінуць рад пунктаў. У выніку гэтага манеўра кітайскія часткі зараз знаходзяцца ўсяго толькі ў 14,5 кіламетра ад Наньчана (на мінулым тыдні яны знаходзіліся ў 96 кіламетра ад горада).

ГОМЕЛЬ. Калгасы «Комсамол Гомельшчыны», Гомельскага раёна, «Рассвет», Жлобінскага раёна, саўгас «Брыляў» і інш. маюць свае ўласныя гукавыя кіноўстаноўкі. Абсталяваныя гукавое кіно ў калгасе «Максім Горкі». Рэчышчага раёна. Толькі за азіў квартал у калгасам вобласці было дана 2.888 кіносеансаў, у тым ліку 1854 гукавых.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

У правінцы Цзіансі, на паўднёвым захад ад Наньчана, 18 красавіка кітайскія часткі аднавілі наступленне ў раёне Гаюань. У паўднёва-заходняй частцы гэтага раёна імі ачышчаны ад праціўніка некалькі пунктаў.

МАГІЛЕЎ. Абласны Дом народнай творчасці арганізуе вялікі зводны хор з аркестрам для абслугоўвання калон на першамайскіх дэманстрацыях. У зводным хоры прымуць удзел больш 500 чалавек. Сюды ўвойдуць лепшыя харавыя калектывы горада — хор работнікаў сувязі, шаўковай фабрыкі, чыгуны і інш. Для кіраўніцтва аб'яднаным хорам запрошаны лепшыя музыканты горада.

ДЭНА. Радасна быццём святкаваць 1 мая калгаснікі раёна. За апошнія дні раймаг і магазін дэнаўскага сельскагаспадарчых розных тавараў на 23 тысячы рублёў. 5 сям'яў калгаснікаў сельскагаспадарчай арцелі «Вішні» перамяжаюць у новыя тамы, рабаўаныя ў калгасным пасёлку.

Экскурсія на радзіму таварыша Сталіна

Учора выехал з Менска на экскурсію ў горады Гаўры і радзіму вялікага Сталіна 10 лепшых стаханавцаў спажывецкай кааперацыі БССР. Сярод іх — грузчык аптовай базы каляніцкага сельскагаспадарчага ўдзелу, тав. Д. І. Рымарчук, загадчык магазіна ўпачатка сельскагаспадарчага ўдзелу, бухгалтар заспячскага сельскагаспадарчага ўдзелу, тав. С. Д. Стрыжак і інш.

ВІШЭБСК. Вішэбская фабрыка гнутай жэлі выпускае ў гэтым годзе шырокі асартымент розных рэчаў — прыгожыя напаліў, ватэрэра, краскі, шаўкі і т. д. Асноўнае вытворчасць прыжытных матэрыялаў, якіх і вынаваў. Усяго ў гэтым годзе фабрыка дасць прадукцыі на 2 мільёны 436 тысяч рублёў.

РЭУШКІ. Для лепшага абслугоўвання калгаснікаў у часе палёвых работ у раёне акрыта 12 лароў, абсталявана 6 развозных фургонаў, 23 рудныя разнасы. Горадскае сельскагаспадарчае першы выезд у калгас «Победа». За агулу галіну прадава розных тавараў на 600 рублёў.

Учора выехал з Менска на экскурсію ў горады Гаўры і радзіму вялікага Сталіна 10 лепшых стаханавцаў спажывецкай кааперацыі БССР. Сярод іх — грузчык аптовай базы каляніцкага сельскагаспадарчага ўдзелу, тав. Д. І. Рымарчук, загадчык магазіна ўпачатка сельскагаспадарчага ўдзелу, бухгалтар заспячскага сельскагаспадарчага ўдзелу, тав. С. Д. Стрыжак і інш.

Апрача горада Гаўры работнікі спажывецкай кааперацыі наведваюць Тбілісі, Вагумі і Ваку. Экскурсія разлічана на 10 дзён.

Ансамбль чырвонаармейскай песні і пляскі

Весела правядуць першамайскае свята байцы і камандзіры Н-скай часткі БАВА. Калектыву чырвонаармейскай мастацкай самадзейнасці часткі рыхтуе першамайскую праграму. На ініцыятыве жонкі камандзіра тав. Волікаўскай у клубе створаны ансамбль чырвонаармейскай песні і пляскі. У ім прымаюць удзел байцы, камандзіры і жонкі камандзіраў-начальніц частка састанва. Разуваваюць новыя песні і танцы чырвонаармейскіх тав. Фетэсаў, малодшы камандзір тав. Піяроў, жонкі камандзіраў тт. Пятыгіна, Новікава, Скарава, Азарова і інш.

Драматичны гурток, якім кіруе тав. Баранова, рэпетыруе некалькі вядзючых А. Н. Чохава.

Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР паведамляе аб смерці старошага актара Рускага драматычнага тэатра БССР, заслужанага дзеяча мастацтваў **Владзіміра Владзіміравіча Кумельскага**. І выражае сваё глыбокае спачуванне налентыву Рускага Дзяржаўнага тэатра БССР і сям'і нябольшыма. **УПРАўЛЕННЕ ПА СПРАВАХ МАСТАЦТВАў ПРЫ СНК БССР.**

Владзімір Владзіміравіч Кумельскі

Памёр Владзімір Владзіміравіч Кумельскі, таленавіты артыст, які адыў 38 год свайго жыцця тэатру.

Сын чыгуначнага служачага, В. В. Кумельскі 19 год ад роду пачынае свой кішчэны творчы шлях у тэатры г. Вагумі. На працягу 27 год, да канчатковага пераезду на работу ў Беларусь, В. В. Кумельскі пабыў у буйнейшых гарадах нашай вялікай радзімы — ад Архангельска да Астрахані і ад Масквы да Владзіва-стоўка.



З рэвалюцыі правінцыяльнага актара В. В. Кумельскі вырас у буйнага актара, які з 1914 па 1919 год з вялікім поспехам выступаў у вядучых ролях у Маскоўскім тэатры Горша і Маскоўскім Малым тэатры.

В. В. Кумельскі любіў тэатр вялікай напайай любоўю, прысвяціўшы яму ўсё сваё прыгожае жыццё, да апошняга дыхання.

З вялікай чуткасцю і ўвагай Владзімір Владзіміравіч вырочыў наладзіць аркестраў і актёрскіх наркаў у вядучых ролях выступіў малядыя артысты.

Урад Совецкай Беларусі высока аданіў работу В. В. Кумельскага ў галіне тэатральнага будаўніцтва, узагародзіўшы яго званнем заслужанага актара рэспублікі, а да 20-годдзя БССР — званнем заслужанага дзеяча мастацтваў.

Усё творчае жыццё В. В. Кумельскага з'яўляецца прыкладам безмежнай аданасці савецкаму мастацтву.

В. В. Кумельскі ўзначаліў створаны ў 1938 годзе Руска Дзяржаўны тэатр БССР. У якасці рэжысёра Рускага тэатра Кумельскі паставіў «Егора Бульчова» — М. Горкага, «Дядю Ваню» — А. Чохава, «Тартюф» — Ж. Мальера і «Вешныя лены» — А. Астроўскага.

За час работы ў Руска тэатры БССР В. В. Кумельскі з вялікім поспехам сфронтава ролі Чапаева, Егора Бульчова, Тартюфа, Гаранічкіна, Телятнева («Вешныя лены»), Віршыніна («Вропеозд») і рад іншых роляў.

Вольнтны арганізатар, выдатны актёр і рэжысёр, В. В. Кумельскі ўзначаліў створаны ў 1938 годзе Руска Дзяржаўны тэатр БССР. У якасці рэжысёра Рускага тэатра Кумельскі паставіў «Егора Бульчова» — М. Горкага, «Дядю Ваню» — А. Чохава, «Тартюф» — Ж. Мальера і «Вешныя лены» — А. Астроўскага.

Вольнтны арганізатар, выдатны актёр і рэжысёр, В. В. Кумельскі ўзначаліў створаны ў 1938 годзе Руска Дзяржаўны тэатр БССР. У якасці рэжысёра Рускага тэатра Кумельскі паставіў «Егора Бульчова» — М. Горкага, «Дядю Ваню» — А. Чохава, «Тартюф» — Ж. Мальера і «Вешныя лены» — А. Астроўскага.

Вольнтны арганізатар, выдатны актёр і рэжысёр, В. В. Кумельскі ўзначаліў створаны ў 1938 годзе Руска Дзяржаўны тэатр БССР. У якасці рэжысёра Рускага тэатра Кумельскі паставіў «Егора Бульчова» — М. Горкага, «Дядю Ваню» — А. Чохава, «Тартюф» — Ж. Мальера і «Вешныя лены» — А. Астроўскага.

АБ ПАХАВАННІ В. В. КУМЕЛЬСКАГА

Совет Народных Камісараў БССР паставіў прыняць расходы па арганізацыі пахавання актара Дзяржаўнага Рускага драматычнага тэатра, заслужанага дзеяча мастацтваў БССР В. В. Кумельскага на кошт дзяржавы.

Оргкамітэту Праўдывага Вярхоўнага Савета БССР па Магілёўскай вобласці даручана стварыць камісію для арганізацыі пахавання В. В. Кумельскага.

АД РЭДАКЦЫІ

У газете «Звязда» за № 174 ад 30 ліпеня 1937 года ў артыкуле «Да каша выкрыць і выкарнаваць польскіх шпёнаў і шкідніцкіх» побач з правільным выў-леннем раду школьніцкіх спраў у НКФ БССР быў напіравіна абвінавачан тав. Орсік.

Гэтым рэдакцыя выраўляе далучаць чалавечую памылку.

ГІБРАЛТАР

(ДАВЕДНА)

Гібралтар — гэта невялікі скалісты паўвостраў плошчай у 5 кв. кіламетраў, размешчаны на крайняй паўднёвай акачэннасці Пірэнейскага паўвострава. Насельніцтва Гібралтара лічыцца звыш 21 тыс. чалавек. У адміністрацыйных адносінах Гібралтар прадстаўляе сабой англійскую калонію, якой кіруе англійскі губернатар, які ў той-жа час з'яўляецца галоўнакамандуючым усімі ўзброенымі сіламі ў Гібралтары.

Адначасна вядуцца гэтым паўвостраве яшчэ ў 1704 годзе. За два з лішнім стагоддзі яны ператварылі яго ў пераходную ваенна-марскую базу, пачынуючы над Гібралтарскім пралівам ля ўваходу ў Міжземнае мора. Гібралтар мае велізарнае стратэгічнае значэнне для Англіі. Значная частка англійскага міжземнаморскага флота мае стаянку ў Гібралтарскай гавані. У канцы 1937 года было асігнавана 600 тыс. фунтаў стэрлінгаў на расшырэнне сухода дома ў Гібралтары. Гэты док можа ўмясціць любы лінейны карабель англійскага ваеннага флота. Гібралтар мае вялікія склади чыгараў і

вадзянага паліва, прызначанага для стабілізацыі ваеннага флота Англіі.

Аднак, гэтая база мае істотны недахоп, бо гавань і порт могуць быць абстраляны германцамі з іспанскага тэрыторыі з дыстанцыі ў 9 км. Зараз, калі Германія і Італія рэагавалі на іспанскія гэтага акачэннасці алімпіяды памаловажну роллю. Апрача таго Гібралтар адціньне усюго толькі ў 21 км. ад Іспанскага Марока (Паўночная Афрыка), ад якой аддзелены аднамірным пралівам.

Германцы бачаць у Іспанскім Марока могуць не толькі трымаць пад абстрелам англійскія судны ў Гібралтарскім праліве, але і ў стане асыпаць снарадамі самоту базу — Гібралтар.

Апошнія весткі аб каацэнтраванні генерала Франка войск поблізу Гібралтара выклікалі сур'ёзную трывожу ў Англіі і прымушвалі англійскі ўрад прыняць рад мер перасяродкі: пасланы ваенныя падмацаванні ў Гібралтар, пачата мінараванне ўваходу ў Гібралтарскі порт і т. д. 19 красавіка. (ТАСС).



ДА ВАЕННЫХ ДЗЕЯННІ У КІТАІ. Варварскія бамбардзіроўкі японскай авіяцыі пачынаюць прытулюць тысячы мірных жыхароў кітайскіх гарадоў і сямействаў. НА ЗДЫМКУ: жывыя з ліней, якія астаўся без прытулку пасля бамбардзіроўкі ролнага горада. Фото Р. Кармен (фотарэпродукцыя ТАСС).

Дзяржаўная філармонія БССР (спажывецкае клуба Іскі Сталіна) Справадзіць 2 абанемі. №№ 42 і 43. 21 красавіка **КАНЦЭРТ**, прысвечаны стагоддзю для наладжвання вялікага русскага кампозітара М. П. МУСОРГСКАГА. **УДЗЕЛНІЧАЮЦЬ:** Салютка Маскоўскай дзяржаўнай філармоніі Лія ГРЫН (меліо-а-права). Арыст Усесаюзнага гастрольна-кампозіцыйнага аб'яднання К. І. ОБА-ЛЕНСКІ (драм. барытон). Арыст Усесаюзнага гастрольна-кампозіцыйнага аб'яднання М. П. МУСОРГСКАГА (тэнар). Дыктар Г. В. ВЕРНАНІТ. Арыстэтка Маскоўскай дзяржаўнай філармоніі С. А. ВАК-ЛЮВІЧ (барвантэна). У праграме: «Ванна», «Песні, оперныя ўраўні і фарэнтэныя творы». Пачатак у 8 г. вечара. Выеты прадэставіць у нас клубы з 8 да 9 г. веч. і ў магазіне спажывецкай і сіндык (прот Совецкай і Ленінскай) з 8 да 11 г. веч.

ЛЕТА 1939 г. Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР **ГАСТРОЛІ ТЭАТРАЎ РСФСР і УССР** (памыяка Дзярж Яўрэйскага тэатра) **ЛЕНІН** 1918 годзе Пачатак у 8, 5.30, 8 і 11.30 г. веч. **Кінотэатр «Чырвоная Зорка»** 21 красавіка **ВЕТАР-КАНЦЭРТ** (Памыяка Дзярж Яўрэйскага тэатра) А. Н. Орстэрска. «НА ВСКЛОГО МУДРЕЦА ДОРОЖЬНО ПРОСТОТА» Пачатак у 8 г. веч. **Кінотэатр «Савіны Пляч»** 21 красавіка **ГЕНЕРАЛЬНЫ КОНСУЛ** 1. ХУІІ зноў ВКП(б) (4 выпуск). 2. Журнал «Шпёнары» № 3. 3. Пулюбы сета-8. Музыцыкалізацыя. **Кінотэатр «Родина»** 21 красавіка **МАСКА** 2. МЕДВЕДЗЬ 3. НАІМ

МЕНГОРПРАМГАНДАЛЬ **ДА ўВАГІ** ўСТАНОЎ, АРГАНІЗАЦЫЯ, КЛУБАў, ГУРТКОў МАСТАЦКАЯ САМАДЗЕЙНАСЦІ І АСОБНЫХ ГРАМАДЗЯН. **ДА ПЕРШАМАЙСКІХ СВЯТ** ва Універмагу культтавараў № 8 і магазіне № 42 (прот Совецкай і Валадарскай 29/9) (Совецкая 67) **ЁСЦЬ У ВЯЛІКІМ ВІБАРЫ:** БЮСТЫ І ПАРТРЭТЫ ПРАВАДЦАў РОФ на наладж, каліроўны, у бары, домных рамах і без рам розных, размераў. Апрача гэтага ёсць таксама ў продажы ВЯЛІКІ ВІБАР І ІНШЫХ ТАВАРАЎ. Магачыні адпускаяць тавары ЗА НАЯНЫ РАДЛІК І ПА ПЕРА-ЛІЧЭНЫХ. З 20 да 30 красавіка магазіны адкрыты штодзённа з 10 г. раніцы да 8 г. 45 м. вечара. **МЕНГОРПРАМГАНДАЛЬ.**

Беларускае аддзяленне «СОЮЗКІНОПРОКАТ» дзялі выпускае на экраны рэспублікі **КАРМЕЛЮК** Спецарый — В. СУХАДОЛЬСКІ, Г. Н. ТАСІН Рэжысёр — Г. Н. ТАСІН Шэф-аператар — М. В. ВЕЛЬСКІ Кампозітар — М. І. ВЕРЫКОРСКІ **У ГАЛОўНЫХ РОЛЯХ:** Арыст А. Л. ХВЫЛІ Народны арыст УССР ГНАТ-ЮРА Салуж. арыстэтка УССР Н. М. УЗВІН. Зам. арыстэтка УССР ГАЛУВІНСКІ. Вытворчасць Одэскай кіностудыі. **У АДДЕЛ АБ'ЯУ ЗВАНІЦЕ ПА ТЭЛЕФОНУ № 21-845** Ул Галоўлібела № Т—1271.

ЗЫТАВАЯ БАЗА МЕНСКАГА ХЛЕБАКАМБІНАТА (Менск, Н. Сяроўскага, 17) **ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ** *Да першамайскіх СВЯТІ* **НА ВЫСОКАСОПТНЫЯ ТАРТЫ, КЕКСЫ, ПІРОЖНЫЯ І ІНШЫЯ КАНДЫДЭРСКІЯ ВЫРАБЫ** **ЗАКАЗЫ ПРЫМАЮЦА ПА ТЭЛЕФОНАХ 22-916 і 22-269**

БЕЛАРУСКАЯ КАНТОРА ДЗЯРЖАўНАГА БАНКА ДАВЕДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА КЛІЕНТАРЬ, што прадпрым Дзяржаўнага ФЭДЭРН НОВЫ ПАРАДАК ПРАД-СТАўЛЕННЯ ў БАНК ВІКАНАўЧЫХ ДАКУМЕНТАў, агода якая для апаору ўмешчана на пахуні і сумы, якія з'яўляюцца ў Дзяржаўнага банку, арганізацыі арганізацыя сектара адукацыі выхаванчых дасягнен-ты ў Філіял Дзяржаўнага на месце знаходжання свайго рэалізавага рахунка на інаксы пры інаксывым адукацыі, з формай агода кліенту-аў прымушвае апабіраваць у адукацыі інаксы кантор і аддзяленні Дзяржаўнага банку. Уперад да агацэўвання інаксывым даручаюць выканаць дакумен-ты будучы прымацца пры камплекце інаксыдных паправаўнаўчых форм № 225. З усёмі пытаннямі, якія датычаць новага парадку прыёму выка-наўчых дакументаў, аўтартаца да заг. аддзелаў інаксы філіялаў і га-лоўных бухгалтараў. **БЕЛАРУСКАЯ КАНТОРА ДЗЯРЖАўНАГА БАНКА.**

Дзяржаўны, мясцовы і калектыву работнікаў Дзяржаўнага русскага драматычнага тэатра БССР з глы-бокім жадам паведамляюць аб смерці актара і рэжысёра тэатра, заслужанага дзеяча мастацтваў БССР Владзіміра Владзіміравіча Кумельскага, паводле 20 красавіка ў 1 г. ночы ў г. Магілеў. Пахаванне адбудзецца 21 красавіка ў 16 г. **САЮЗ СОВЕТСКИХ ПІСЬМЕНІКАў БССР.**